

Мінская вобласць

№ п/п	Тэма майстар-класа. Накірунак майстар-класа	Прозвішча, імя, імя пабацьку педагога-майстра – аўтара майстар-класа /педагогаўаўтараў	Пасада, кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж	Установа адукацыі, e-mail, рабочы тэлефон, кантактныя тэлефоны	Дата, час, месца правядзення майстар-класа	Фармат правядзення
1.	Пано з воўны “Зімовы пейзаж”. Народнае дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва	Жогаль Надзея Віктараўна	Педагог дадатковай адукацыі, 1 катэгорыя, 16 гадоў	ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі імя Хаіма Суціна г.п. Смілавічы”, ctdmSm@cherve.n.edu.by, 80171423246	https://youtu.be/PDYPM4t0TU	№ 2
2.	“Анёл” (тэкстыль). Народнае дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва	Лукашык Наталля Аляксееўна	Настаўнік выяўленчага мастацтва, працоўнага навучання, вышэйшая катэгорыя, 26 гадоў	ДУА “Ракаўская сярэдняя школа” Валожынскага раёна, dinakiva@yandex.ru , +375 447661283	4.01.2021, 12.00 https://www.instagram.com/tv/CJnmDeijARw/?igshid=1saf2l2yqb0od	№ 1 Старонка ў Інстаграм luna0905kvm
3.	“Казакалядоўшчыца” (тэкстыль). Народнае дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва	Гаўрыловіч Вольга Мікалаеўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая катэгорыя, 16 гадоў	ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Барысаўскага раёна”, ctdm@rooborisov.by , 80177942877, +375259633554	11.01.2021, 10.00, https://www.youtube.com/channel/UCfH9Afvrm50qyr1yVrtCH5w/videos?disable_polymer=1	№ 2
4.	“Выраб каляднай зоркі ў тэхніцы “інкрустацыя саломкай” з прымяненнем беларускага арнаменту”. Народнае дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва	Барадзіна Наталля Юр’еўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая катэгорыя, 28 гадоў	ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна”, cdt_soligorsk@mail.ru, т.+375336024469	30.12.2020, 10.00 https://youtu.be/S82Ex915eC8	№ 2
5.	“Абрад Цары. Выраб лялькі Салдат”. Народнае дэкаратыўна-прыкладнае мастацтва	Дуброўская Ірына Эдуардаўна	Педагог дадатковай адукацыі, без катэгорыі, 6 гадоў	ДУДА “Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Капыльскага раёна”, tvor.KOPYL@tut.by ,	https://www.youtube.com/watch?v=7UdryCgxVzM	№ 2

				80171954775, +375 297725068		
6.	“Выраб каляднага званочка ў тэхніцы мокрага валяння”. Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва	Мялюк Марына Эдмундаўна	Педагог дадатковай адукацыі, 1 катэгорыя, 16 гадоў	ДУДА “Маладзечанскі цэнтр творчасці дзяцей і моладзі “Маладзік”, maladzik@uomri.gov.by , 80176580533, +375292641320	https://youtu.be/1QVQyKj9714	№ 2
7.	“Сувенірныя валенкі”. Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва	Таратута Ірына Віктараўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая катэгорыя, 23 года	ДУДА “Цэнтр дзіцячай творчасці Нясвіжскага раёна”, ira.tuta@mail.ru, 80177021133, +375298519292	https://drive.google.com/file/d/1VMRE2SDelNAAsLnW2rOwyuFMK3labZDT/view	№ 2
8.	“Выцінанка. Святочны анёл”. Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва	Шарак Ірына Леанідаўна	Настаўнік працоўнага навучання, без катэгорыі, 9 гадоў	ДУА “Сярэдняя школа № 9 г. Маладзечна” scharachok@yandex.by , 80176733506, +375295514897, +375447205441	https://sch9molod.schools.by/pages/meroprijatija	№ 2
9.	“Гліняны сувенір-падарунак “Козачка”. Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва	Поршнева Вольга Аляксандраўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая катэгорыя, 17 гадоў	ДУА “Старадарожскі цэнтр дзіцячай творчасці “Святліца” імя І.Н.Стасевіча”, svetlitsa_stdorogi@tyt.by , 80179239858	30.12.2020, 12.00 https://youtu.be/WYQWnWm8QQM	№ 2
10.	“Тканне на дошчачках са зменай напрамку праборкі нітак асновы”. Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва	Царыковіч Ніна Міхайлаўна	Педагог дадатковай адукацыі, 1 катэгорыя, 32 гады	ДУА “Любанскі цэнтр дзіцячай творчасці”, cdt@luban.edu.by , 8(01794)68121, +375447169207	30.12.2020, 12.00 Чаць 1 https://youtu.be/H-Q7leOh5Bg Чаць 2 https://youtu.be/oy0jvZz_A14	№ 2
11.	“Узяўшы у рукі калядную зорку – чуем бабулі гаворку”. Народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва	Дубовік Вольга Мікалаеўна	Педагог дадатковай адукацыі, 1 катэгорыя, 20 гадоў	ДУА “Слуцкі Цэнтр дзіцячай творчасці”, olgadubovik@list.ru , 80179541644, +375257658098	https://youtu.be/4WWKq8jyaGc	№ 2

	Музычны фальклор					
12.	”Наступілі святкі – пачаліся калядкі”. Музычны фальклор	Бабарыка Зоя Міхайлаўна	Педагог дадатковай адукацыі, без катэгорыі, 2 гады	ДУА “Вілейскі раённы цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі”, cdo@vileyka-edu.gov.by , 80177154375, +375336316384	https://www.youtube.com/watch?v=HRAiL LLWVO4&feature=youtu.be	№ 2